

1. Прозвішча/Sobrenome		4. Пол/Sexo		Фотаздымак/Foto																															
2. Імя/Nome		<input type="checkbox"/> мужчынскі/ masculino																																	
3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае/Outros nomes e sobrenomes, inclusive o sobrenome de solteiro(a)		<input type="checkbox"/> жаночы/feminino																																	
5. Дата нараджэння/Data de nascimento		6. Месца нараджэння/Local de nascimento			Службовыя адзнакі/Parte reservada para funcionário consular																														
<table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td>dia</td><td>mês</td><td colspan="4">ano</td> </tr> </table>									dia	mês	ano				краіна/país горад/cidade вобласць (раён)/UF																				
dia	mês	ano																																	
7. Цяперашняе (ія) грамадзянства(ы)/Nacionalidade(s) atual(ais)					Дата звароту:																														
Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), назавіце грамадзянства(ы), якое(ія) было(і) ў Вас раней, і вызначце дату(ы) яго(іх) змены/ No caso de alteração de nacionalidade indique a nacionalidade anterior e a data de troca da mesma																																			
8. Тып пашпарта/Tipo de passaporte		9. Нумар пашпарта/Número de passaporte		12. Дата выдачы/Data da emissão																															
<input type="checkbox"/> звычайны/ordinário <input type="checkbox"/> дыпламатычны/diplomático <input type="checkbox"/> службовы/oficial <input type="checkbox"/> іншы дакумент/outro documento:		10. Кім выдадзены/Entidade emissora		<table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td>dia</td><td>mês</td><td colspan="4">ano</td> </tr> </table>								dia	mês	ano																					
dia	mês	ano																																	
		11. Дзе выдадзены/Local da emissão		13. Тэрмін дзеяння/Válido até																															
				<table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td>dia</td><td>mês</td><td colspan="4">ano</td> </tr> </table>								dia	mês	ano																					
dia	mês	ano																																	
14. Адрас сталага месца жыхарства/Endereço de residência permanente																																			
краіна/país вобласць (раён)/UF горад/cidade вуліца/rua нумар дома/casa № нумар кватэры/apartamento № нумар тэлефона/telefone e-mail																																			
15. Месца працы і службовы адрас/ Profissão e endereço da entidade empregadora																																			
прадпрыемства/empregador пасада/função краіна/país вобласць (раён)/UF горад/cidade вуліца/rua нумар дома/casa № нумар тэлефона/telefone																																			
16. Тып візы/Tipo de visto		17. Катэгорыя візы/Categoria de visto		18. Колькасць уездаў/Número de entradas																															
<input type="checkbox"/> індывідуальная/individual <input type="checkbox"/> групавая/coletivo		<input type="checkbox"/> транзітная/ de trânsito <input type="checkbox"/> кароткатэрміновая/ de curto prazo <input type="checkbox"/> доўгатэрміновая/ de longo prazo		<input type="checkbox"/> аднаразовая/ de uma entrada <input type="checkbox"/> двухразовая/ de duas entradas <input type="checkbox"/> шматразовая/ de múltiplas entradas																															
19. Тэрмін дзеяння візы/Validade de visto																																			
з/de		па/a		на тэрмін знаходжання/ período de permanência																															
<table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td>dia</td><td>mês</td><td colspan="4">ano</td> </tr> </table>								dia	mês	ano				<table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td>dia</td><td>mês</td><td colspan="4">ano</td> </tr> </table>								dia	mês	ano				<table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td colspan="3">сутак/dias</td> </tr> </table>					сутак/dias		
dia	mês	ano																																	
dia	mês	ano																																	
сутак/dias																																			
20. Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/Nome da entidade ou da pessoa que convida																																			
21. Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы/Endereço da entidade ou da pessoa que convida																																			
вобласць (раён)/UF горад/cidade вуліца/rua нумар дома/casa нумар кватэры/apartamento (sala) № нумар тэлефона/telefone нумар факса/fax e-mail																																			
22. Адрас знаходжання ў Беларусі/Endereço de hospedagem na Belarus																																			
вобласць (раён)/província (distrito) горад/cidade вуліца/rua нумар дома/casa № нумар кватэры/apartamento № гасцініца/nome do hotel																																			
23. Падрабязнае тлумачэнне мэты візиту/Explicação detalhada do objetivo da viagem																																			
Падставы: <input type="checkbox"/> сапраўдны пашпарт <input type="checkbox"/> візавае падтрымка <input type="checkbox"/> фінансавыя сродкі <input type="checkbox"/> страхоўка <input type="checkbox"/> інтэрв'ю																																			
Рахунне па звароту: ад <input type="checkbox"/> станоўчае <input type="checkbox"/> адмоўнае																																			
Тып візы: <input type="checkbox"/> В <input type="checkbox"/> С <input type="checkbox"/> D																																			
Кратнасць візы: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> шм																																			
Мэта візиту: <input type="checkbox"/> транзіт <input type="checkbox"/> дзелавыя стасункі <input type="checkbox"/> удзел у спартыўных/культурных мерапрыемствах <input type="checkbox"/> прэса <input type="checkbox"/> гуманітарная <input type="checkbox"/> рэлігійныя стасункі <input type="checkbox"/> з правам працы па найму <input type="checkbox"/> турызм <input type="checkbox"/> на вучобу <input type="checkbox"/> прыватная <input type="checkbox"/> наведванне месцаў пахавання <input type="checkbox"/> на сталае жыхарства <input type="checkbox"/> службовая <input type="checkbox"/> дыпламатычная																																			
Віза: №																																			
Сапраўдная: з па тэрмін знаходжання																																			
Спагнаны збор:																																			

24. Ці былі Вы раней у Рэспубліцы Беларусь/Será que já tinha visitado alguma vez a República da Belarus? <input type="checkbox"/> так/sim <input type="checkbox"/> не/não калі так, вызначце тэрмін, месца і мэту апошняга візіту/Em caso afirmativo, informe o prazo da permanência, o local e o objetivo da última visita з/de па/a дзе/onde мэта візіту/objetivo da visita														
25. Папярэднія візіты ў Рэспубліку Беларусь на працягу бягучага года і агульны тэрмін часовага знаходжання/ Visitas anteriores à República da Belarus no ano corrente e o prazo total de permanência temporária no país														
1) з/de па/a 2) з/de па/a 3) з/de па/a	4) з/de па/a 5) з/de па/a 6) з/de па/a	агульны тэрмін часовага знаходжання/ prazo total de permanência temporária <table border="1"> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">сутак/dias</td> </tr> </table>				сутак/dias								
сутак/dias														
26. Ці было Вам адмоўлена ў беларускай візе або віза была анулявана/Será que lhe foi recusado anteriormente um visto de entrada à Belarus ou teve um visto anulado? <input type="checkbox"/> так/sim <input type="checkbox"/> не/não калі так, вызначце дату/em caso afirmativo, indique as datas correspondentes														
27. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/ Foi processado alguma vez no território da República da Belarus por violar as leis da República da Belarus? <input type="checkbox"/> так/sim <input type="checkbox"/> не/não калі так, вызначце калі/em caso afirmativo, indique quando і дзе/ e onde Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв'ю з консульскім работнікам/A resposta afirmativa não significa que lhe será obrigatoriamente recusada a concessão de um visto, mas neste caso, será sujeito (-a) a uma entrevista pessoal com o funcionário consular.														
28. Ці былі Вы дэпартаваны з якой-небудзь краіны/Foi deportado alguma vez de qualquer país? <input type="checkbox"/> так/sim <input type="checkbox"/> не/não калі так, вызначце калі/em caso afirmativo, indique quando і з якой краіны/e de que país														
29. Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь/ Meio de transporte que será utilizado para entrar na República da Belarus		30. Маршрут руху/Itinerário da viagem												
31. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/Meios de subsistência durante a estada na República da Belarus <input type="checkbox"/> наяўныя сродкі/dinheiro <input type="checkbox"/> банкаўскія чэкі/cheques bancários <input type="checkbox"/> крэдытныя карткі/cartões de crédito <input type="checkbox"/> зваротны білет/passagem de volta <input type="checkbox"/> дарожныя чэкі/cheques de viagem <input type="checkbox"/> пражыванне/hospedagem prepara		32. Звесткі аб дагаворы медыцынскага страхавання/Dados do seguro médico страховаая арганізацыя (назва, адрас, тэлефон)/seguradora (nome, endereço, telefone) сапраўдны з/ válido de па/até												
33. Сямейнае становішча/Estado civil <input type="checkbox"/> знаходжуся ў шлюбе/casado(a) <input type="checkbox"/> не знаходжуся ў шлюбе/solteiro(a) <input type="checkbox"/> разведзены(а)/divorciado(a) <input type="checkbox"/> удавец (удава)/viúvo(a)														
34. Прозвішча мужа (жонкі)/Sobrenome do cônjuge		35. Прозвішча мужа (жонкі) пры нараджэнні/Sobrenome do cônjuge de nascença, se foi diferente												
36. Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/Nome e outros nomes do (da) cônjuge		37. Грамадзянства(ы) мужа (жонкі)/Nacionalidade(s) do (da) cônjuge												
38. Дата нараджэння мужа (жонкі)/ Data de nascimento do (da) cônjuge <table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">dia</td> <td colspan="2">mês</td> <td colspan="2">ano</td> </tr> </table>								dia		mês		ano		39. Месца нараджэння мужа (жонкі)/Local de nascimento do (da) cônjuge краіна/país горад/cidade вобласць (раён)/UF
dia		mês		ano										
40. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўніце табліцу/Se viajar com os filhos cujos nomes são anotados no seu passaporte, por favor, preencha a tabela abaixo														
Прозвішча/Sobrenome	Імя/Nome	Дата і месца нараджэння/data e lugar de nascimento												
41. Дэкларацыя/Declaração Я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак або адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы. Certifico que a informação exposta neste formulário é verdadeira e fiel. Estou informado de que qualquer declaração falsa ou recusa de apresentar os documentos exigidos podem ser a base para proibir-me a entrada à República da Belarus. Também estou avisado de que o visto pode ser anulado em qualquer momento caso a informação seja descoberta como incorreta. Ao chegar à República da Belarus, comprometo-me a fazer registro de acordo com a legislação da República da Belarus vigente e sair do território do país até a data do vencimento do visto.														
42. Асабістыя подпіс/Assinatura		43. Дата падпісання/Data de assinatura <table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">dia</td> <td colspan="2">mês</td> <td colspan="2">ano</td> </tr> </table>							dia		mês		ano	
dia		mês		ano										